



НЕ СТРАЛЯЙЦЕ Ё ПІЯНІСТА

Пасля правядзення выбарчай кампаніі ў Палату стала заўважна пераразмеркаванне сярод улады Беларусі. Палата стала месцам заканчэння працоўных будняў для шматлікіх наменклатурных чыноў, што працавалі ў выканаўчай уладзе. Адначасова з гэтым, складанасці з Расіяй, якая не жадае далей плаціць за адны пацалункі, вымушаюць шукаць спрыяльных адносін з Захадам – Еўрапейскім Саюзам.

Правёўшы выбарчую кампанію па завядзенцы апошніх гадоў – мы самі вырашам каго і куды абіраць: самі створым камісіі і абвясцім вынікі “галасавання” – улады не адступілі ад сваіх прынцыпаў, а толькі зменшылі крымінальны і адміністрацыйны ціск на апазіцыю ў час кампаніі. Гэтага аказалася дастаткова, каб ЕС зрабіў першы крок на сустрэчу – спыніў на паўгады візавыя санкцыі супраць праўладных чыноўнікаў (праўда, захавалі супраць старшыні ЦВК Ярэмошынай і асоб падазраваных у знікненні

палітыкаў).

Адначасова з гэтым у свеце пашыраецца фінансавы і эканамічны крызіс, які вымушае ўлады дзейнічаць дзеля мадэрнізацыі эканомікі. Але гэта дзейнасць вядзецца старымі адміністрацыйнымі метадамі: ёсць адзіны “гуру”, які ведае рэцэпты, а астатнія павінны іх выконваць. Але гэтыя рэцэпты прапітаны старой савецкай каманднай сістэмай і грунтоўца на тэлефонным праве. Пад такое права ніякіх сур’ёзных інвестыцый не атрымаеш. Тым больш ва ўмовах эканамічнага крызісу. Колькі не кажы: “Халва, халва...”

Таму і выглядаюць не сур’ёзнымі жаданні ўраду, старшыняў выканаўчай улады вырашыць праблемы пераадолення крызісу без стварэння прававой дзяржавы, без развіцця рэальнага, а не каманднага бізнесу, без грамадзянскай супольнасці, без канкурэнцыі на выбарах. Магчыма з царскім выглядам аб’язджаць гарады і

вёскі, даваць каманды навесці парадак, але без зменаў псыхалогіі ў грамадстве, без разняволення ініцыятывы нічога ўжо не будзе. Скончыліся расейскія нафтагазавыя гранты, бюракратычная сістэма заскарузла, працоўных ператварылі ў прыгонных кантрактнай сістэмай. У такіх умовах магчыма толькі трымаць неабмежаваную ўладу, але нельга развіваць краіну. І ніякія замены ў выканаўчай уладзе ўжо не вырашаць праблемаў краіны.

Таму і атрымліваецца, як у той паказцы: “Не страляйце піяніста – інакш ён граць не здольны”. Рухавіком прагрэсу ў свеце з’яўляецца канкурэнцыя. Асноўным механізмам яе рэалізацыі – права выбару. Але беларусы гэтага пазбаўлены. І адказнасць за гэта ляжыць на кіраўніку дзяржавы, кіраўніках вертыкалі, кіраўніках выбарчых камісій, на ўсіх выбаршчыках краіны.

Леанід Гаравы.

● *І такое бывае*

НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН

Гражданский муж Веры Павловны выпивал. Все ее сбережения водки выпивал. При том элегантно. Чтоб не травмировать зря.

Бутылку вскрывал. Содержимое внутрь себя помещал. Водой пустую тару наполнял, холера. И обратно аккуратно заделывал. Так и стоят бутылочки, одна к одной. Часа ждут.

А гости на праздник

какой-то были. Сели, тосты приготовили, и к рюмке потянулись. Одну влили – что такое? Непонятно.

Ну, Вера Павловна за другой бутылкой в потаенное место подсуежилась. Выпили – снова не то. Третья – опять не водка. До пятой дошли – результат один. Гости трезвые. На хозяев недобро поглядывают. Столько воды они и дома не пивали.

Один Юрик, муж Веры Павловны, слегка ерзает и глазками быстро так:

– Я до магазина. Совсем распоясались, басурмане! Ты, Вера, знай, где водку брать!

На этот раз все удачно вышло. Не сказать, чтоб идеально, но все же... Гости голодные так на спирт накиннулись, что в пять минут его и скушали. После болели,

правда. Но праздник вспоминали:

– Вот Юрик, молодчина, уважил. Не какую-нибудь там гадость подsunул, как Верка его. Спирт! натуральный, человеческий! Поддержал репутацию семейное. Спас ситуацию, твою налево. Настоящий хозяин!

Василий Васильев.

“Кнігі аб правах чалавека – бібліятэкам”

Акцыю прысвечаную 60-годдзю Дэкларацыі аб правах чалавека правялі ў Гарадоцкім раёне актывісты Руху “За Свабоду”

У дзень прыняцця Дэкларацыі аб правах чалавека актывісты Руху наведвалі бібліятэкі Гарадка, а таксама накіравалі ў буйнейшыя вясковыя бібліятэкі раёна кнігі, прысвечаныя абароне правоў чалавека. Бібліятэкі Гарадоччыны атрымалі шырока вядомую кнігу Фрэдэрыка Куіна “Правы чалавека і ты”, у якой прадстаўлены дакументы ААН, АБСЕ і дакументы Рады Еўропы аб правах чалавека. Адначасова з гэтым да чытачоў патрапіла кніга “Дэмакратыя – гэта абмен меркаваннямі: праблемы і перспектывы новай дэмакратычнай эры” “Сандра Майерса з Канектыкуцкага коледжа аб перашкодах і шляхах іх пераадалення пры развіцці дэмакратыі. Таксама у бібліятэках з’явілася кніга Майкла Новака “Дух дэмакратычнага капіталізму”, дзе апавядаецца аб сучасным стане дадзенай фармацыі.

Спецыялісты і чытачы цяпер будуць мець магчымасць павысіць свае веды ў галіне правоў чалавека і пабудове дэмакратычнага грамадства.

Аналагічную акцыю актывісты Руха правялі ў суседніх раёнах: Шумілінскім, Віцебскім, Бешанковіцкім.

У замежным прадпрыемстве не выканана даручэнне кіраўніка краіны

Да такіх высноў прыйшлі спецыялісты Віцебскага камітэта дзяржкантроля пасля праверкі філіяла “Віраўлянскі” ЗП “Дзеткасельскі-Гарадок”.

У лістападзе спецыялісты дзяржкантролю Віцебшчыны правярылі 85 гаспадарак у 18 раёнах Віцебшчыны наконт завяршэння палых прац. Асабліва дасталася кіраўніцтву філіяла “Віраўлянскі” замежнага прадпрыемства “Дзеткасельскі-Гарадок”, дзе выявілі не прыбранай 80 га кукурузы, а зябліва было паднята на плошчы 656 га, што менш 60% да плану. Таксама было адзначана, што ні ў воднай з чатырох правяраных гаспадарак раёна не была завершана падняцце зябліва.

Пры рынкавай эканоміцы ніхто ніколі не цікавіўся бы, чаму не завершаны пад’ём зябліва, чаму яшчэ стаіць кукуруза, бо гэта справы гаспадароў, якія сваім рублём адказваюць за вядзенне справы. Але ў беларускім перавёрнутым люстэрку да гэтага ёсць справа кіраўніка краіны і шматлікіх чыноўнікаў, якія кантралююць штодзёна вытворцаў. Гэта канешне дзіўнаватая расіянам, якія ўзяліся займацца сельгасвытворчасцю на гарадоччыне і сутыкаюцца з такімі рэліктамі адмерлай у Расіі савецкай сістэмы кантролю.

Вынікі апытання на <http://haradok.belarda.org>:

“Ці падтрымліваеце Вы ідэю еўраінтэграцыі Беларусі?”

Поўнаасцю	72%
За шматвектарнасць	14%
Лепш з Расіяй	2%
Трэба жыць сваім розумам	12%

Рамонт зробіць у другім квартале наступнага года

Аб’ячае Гарадоцкі райвыканкам жыхарам вуліц 1-я, 2-я, 3-я Міра з райцэнтра Жыхары вуліц Міра ў Гарадку атрымалі адказ з Гарадоцкага райвыканкама за подпісам намесніка старшыні райвыканкама П. Прасолава. Калектывны зварот жыхароў датычыўся кепскага стану вуліц у мікрараёне, дзе складана прайсці не трапіўшы ў яму з вадоў.

Калі ўсе сілы камунальшчыкаў райцэнтра кінуць на падтрыманне парадку ў цэнтры горада, то ў прыватным сектары вуліцы патрабуюць падсыпкі і грэйдзіравання. Між тым стандарты ўтрымання дарог масава парушаюцца не толькі на вуліцах Міра, але і ў іншых частках Гарадка. І ўлады на гэта не звярталі ўвагі пакуль не пачаліся калектывныя звароты жыхароў.

Дадзенае аб’яцанне рамонтву вуліц Міра ў наступным годзе выклікана тым, што вуліцы знаходзяцца ў занябаным стане, што патрабуюць пэўных рэсурсаў, каб прывесці іх у належны стан. Але ж гэта сітуацыя склалася не адразу, а за шэраг гадоў, калі ўлады займаліся кветкаводствам, не звяртаючы ўвагі на кепскі стан вуліц прыватнага сектары, не слухаючы меркаванні іх жыхароў.

Атрымалі дарма і... “забылі” пра падарунак

Дзяржаўнае рэгуляванне не стымулюе ініцыятыву. Пра гэта ў чаргова раз магчыма пераканацца на досведзе Гарадоцкага райспажыўсаюза.

Райспажыўсаюз без аплаты атрымаў ад “Белрэсурсаў” аўтамабіль МАЗ для павелічэння збору другасных рэсурсаў. Атрымаўшы аўтамабіль у красавіку 2007 году кіраўніцтва Гарадоцкага райпо за паўтара гады здолела яго выкарыстаць толькі 24 дні. Пры гэтым дармавы МАЗ рэгістравалі два месяцы ў ДАІ, амаль пяць месяцаў ён стаяў быццам з-за адсутнасці ліцэнзій на нарыхтоўку металалому, а таксама яшчэ пяць месяцаў рамантаваўся, бо быў запраўлены некасным палівам. І толькі ў лістападзе 2008 года пад час праверкі дзяржкантролем ён выкарыстоўваўся 9 разоў. Пры гэтым на аўтамабіль налічана амартызацыйных адлічэнняў амаль 10 млн. рублёў.

АБ’ЯВА

Каб атрымліваць кожны нумар газеты “Гасцінец” паведаміце рэдакцыі аб гэтым – зрабіце бесплатную падпіску.

Рэдакцыя аб’яўшае конкурс чытачоў “І такое бывае!”. Удзельнікаў конкурсу чакаюць прызы, а пераможцу – сюрпрыз! Матэрыялы дасылаюцца на адрас рэдакцыі. Апошні тэрмін – 31 снежня. Вынікі конкурсу будуць падведзены ў першым навагоднім нумары.

Калі парушаны вашы правы спажываўца, працаўніка, то даем эфектыўныя парады па абароне права і пошуку бясплатных юрыстаў. Звяртайцеся на адрас газеты “Гасцінец”.

НА ГРАНИ ПОРАЖЕНИЯ

**Александр Класковский,
"Белорусские новости"**

Интересная цепочка декабрьских событий. 17 лет назад в Вискулях был оформлен распад СССР. Восемь лет спустя, тоже 8 декабря, Ельцин и Лукашенко подписали договор о союзном государстве. В выборе даты был, конечно, момент демонстрации: вот, возрождаем разрушенное! А 1 декабря нынешнего года разразился скандал со срывом высшего госсовета СГ — и политологи заговорили теперь уже о всамделишных похоронах союзного проекта.

Москва давно не верит ни интеграционным лобзаниям, ни слезам белорусского начальства (убавьте, Христа ради, ценник на газ в память о совместном гниении в окопах БОВ!). Сегодня она злорадно ждет. Денежки, говорите, кончаются, кредита хочется? А пусть вам Саакашвили кредит даст! Своими лари, гы-гы! (Заело-таки непризнание мятежных грузинских провинций...)

В итоге сжалились, полкредита дали (по некоторым косвенным подсчетам, этот миллиард ухнул в считанные дни). А вот вторую траншу, еще миллиард, подвесили, обставив скользкими условиями, смысл которых — в ползучей экспансии российского рубля.

Тем временем иссякла неумная бравада наших державных мужей по поводу мирового кризиса. Стало очевидно, что белорусская стабильность вот-вот накро... — ладно, не будем сеять панику — столкнется с оч-чень большими проблемами.

Уже случилась сенсация, которую народ пока не осмыслил. Нынешняя власть, ранее бравурно напевавшая «Все выше, и выше, и выше», впервые совершила усеменение зарплат. Склонила выю перед МВФом, который ранее пламенно хулила. Значит, деньги нужны позарез. И значит, стоит ожидать других шагов в духе реко-

мендаций МВФа: девальвации, резкого удорожания коммуналки и т.п.

Тут уж даже на тefлоновый рейтинг официального лидера вряд ли кто даст гарантию.

Пришел час платить по счетам.

Бита карта популизма. Власть уже не обещает аутсайдерам много пряников. Теперь ее мотив: «И пряников сладких всегда не хватает на всех».

Бита карта экономического дирижизма, патернализма и антирыночной фронды. Мы, мол, Родину не распродадим, буржуям — шиш, доморощенных вшивых блох — на цугундер, всё будет под железной дланью социально озабоченной державы и т.п.

Бита карта «союзного строительства». Игры с империей подвели к опасной черте. Уступи еще пару пядей — и страна в пасти большого удава.

Бита карта уэкологического антизападничества. Мы, мол, страну за цивилизованным миром не поведем и всё такое.

Власть тихо крадет и наспех перелицовывает лозунги прежних классовых недругов и политических оппонентов. О преимуществах раскрепощенной экономики самый высокий чин говорит с таким пафосом, что записной либерал Ярослав Романчук нервно курит в сторонке (шучу, Ярослав — спортсмен. Мы с ним не раз в футбол гоняли).

Короче, начинаем пить нарзан, когда у административной экономики уже почки отваливаются. Выбор — между плохим и очень плохим. Благоприятным временем для хозяйственных реформ были предыдущие несколько лет, когда российская нефтегазовая «халява» создавала подушку безопасности. Но кремлевский грант профукали.

А теперь и с Москвой рассобачились, и в Европу боязно. Тем более что и брюссель-

ские деятели мало похожи на Санта Клаусов. Они больше условия ставят, чем коврижки сулят. Конечно, если пройти через ЕСовское чистилище, переделать законы и экономические механизмы (да и политические, черт возьми!) — то на выходе может получиться вполне симпатичная и конкурентоспособная страна Старого Света.

Но... «Эх, Киса, — сказал Остап, — мое чужие на этом празднике жизни». Выползание из парка Юрского периода в эту новую реальность грозит нынешней правящей элите участием динозавров.

И потому страна бултыхается вот уже 18-й год после Вискулей. Историческое зависание тщется маскировать под якобы мудрую «многовекторность». Но на самом деле мы просто — зависшие в постсовке. Да, колбасит нынче весь экс-СССР. Но приличнее других выглядят, я считаю, прибалты. Они сразу сделали четкий выбор, сожгли мосты назад в СССР и уже вмонтировались в Европу. С которой, в общем-то, и не разрывали духовной, цивилизационной связи. В большой еврокомпании легче будет и кризисом переболеть.

Ну а белорусы остались сидеть на двух стульях. Теперь у обоих ножки расползаются.

Будь это проблемой лишь отдельных персон, взявших страну 14 лет назад популизмом, иллюзией реставрации совка, — так ладно бы еще. Но, по банальному историческому закону, платит тот самый электорат, который поверил сказкам. И еще недавно думал, что мы схватили бога за бороду. Что будем вечно, не напрягаясь, балдеть от халявного воплощения триады «чарка, шварка, подержанная иномарка».

Теперь вот надо платить. А сколько заплатят дети и внуки — остается только гадать. Можно набраться кредитов как жаба грязи. Только вот проценты у них злые.

поставщикам, артикулу, составу материала, размеру) и составить подробную опись с указанием количества единиц по каждой позиции.

К слову, таможенная пошлина на всю партию составила 6,1 млн. Br, а НДС — почти 5 млн. Br. В сумме это — около 65% стоимости закупки.

Итак, расходы на доставку, таможенное оформление, уплату НДС, гигиеническую регистрацию товара сравнялись с суммой закупки. При этом у участника эксперимента практически не было затрат на хранение, поскольку товар со склада СВХ был отгружен в торговые точки.

«Вам не надо будет и митингов — вы просто получите предпринимателей с их эмоциями», — заявила Е.Чижик, имея ввиду распространение с 1.01.2009 г. таких условий импорта на всех ИП.

Эмоции, однако, вряд ли приведут к продлению льготного режима. И дело не в том, что государство сознательно хочет усложнить жизнь десяткам тысяч предпринимателей.

По мнению чиновников, сейчас ситуацию можно разрядить, организовав массированную информационную подготовку ИП. «Готовы проводить встречи каждую неделю, — заверил начальник отдела организации таможенного оформления ГТК Александр Нистюк. При этом он констатировал практически полную пассивность предпринимателей в изучении вопроса. — Была организована прямая линия — если 10 звонков поступило — хорошо. Никому это не надо!»

Сложно, однако, поверить, что в оставшийся месяц можно провести ликбез среди десятков тысяч предпринимателей. Но даже подробный инструктаж, как показал опыт Е.Чижик, вряд ли уберет от проблем при прохождении таможни.

Похоже, с 1 января предприниматели будут ввозить товар на общих основаниях.

Придется привыкать.

Народная творчасць

*Я любіў ціба, Расія:
Залатыя купалы,
Нефцегазавую сілу,
Льготы, крэдыт, далары!...*

*А ціпер сіжу асіплы,
Лысы, грусны і адзін.
Эта Вова очань хітры —
Не памог і Барадзін.*

*І яго втарая сушчынасьць —
Мелкі гадзкі Медзьявдзёў —
Тожа нас ні хоча слухаць.
Ах, прашчай мая любоў!...*

*Павярну на запад вектар,
Смажу лыжы — і апяць...
Хто тут глаўны,
гдзе дзірэктар?
Дайце вас пацалаваць!*

ДЗЬВЕСЬЦЕ БЕЛАРУСАЎ УСТУПЯЦЬ У НАТО

У межах праграмы NATO для ўдзелу ў міратворных апэрацыях у Беларусі падрыхтаваная адна мотастралковая рота — гэта 20 вайскоўцаў. Таксама рыхтуюцца афіцэры, перакладчыкі, лекары — усяго ў праграме задзейнічана блізу 200 чалавек.

У Літоўскай амбасадзе адбылася канфэрэнцыя прадстаўнікоў паўночнаатлянтычнага альянсу, ураду Літвы і Беларусі. Сярод меркаваньняў прагучалі і заявы пра тое, што Беларусі не абысціся без NATO.

З 1997 году Беларусь супрацоўнічае з NATO ў межах праграмы аб партнэрстве. Але краінаў-партнэраў NATO амаль 50 — у тым ліку далёкія Японія і Аўстралія. А як супрацоўнічае з NATO Беларусь, якая мяжуе з трыма краінамі альянсу — Польшчай, Літвой і Латвіяй. Пасол Літвы ў Беларусі спадар Эдмунас Багдонас на правах краўніка амбасады, якая два гады выконвала ролю кантактнай амбасады NATO, гэтак ацаніў супрацоўніцтва:

“Паколькі я аптыміст паводле характару, то буду ацэньваць з разьлікам на будучыню. Мяркую, пасля сёньняшняй сустрэчы мы знойдзем больш кропак для супрацоўніцтва. Можна зрабіць больш”.

На канфэрэнцыі прадстаўнікі альянсу згадвалі, як ў першыя гады Беларусь супрацоўнічала зь імі з аглядак на Расею, паводле прынцыпу “ня болей і ня меней”. Сёлета адносіны Расеяй і NATO пагоршыліся, асабліва прыкметна пасля падзеяў на Каўказе. Нават быў адкліканы ў Маскву прадстаўнік Расеі ў NATO. А ці паўплывала гэта на пазыцыю Беларусі адносна партнэрства? Кіраўнік ўправы Міністэрства замежных спраў Уладзімер Герасімовіч заявіў, што “нельга дапусьціць вяртаньня да былой канфрантацыі”, партрэбныя “палітычны дыялёг і практычнае супрацоўніцтва. Паводле нашага меркаваньня, NATO адыгрывае вялікую ролю у сыстэме эўрапейскай бясьпекі і тут Беларусь гатовая да далейшага супрацоўніцтва. Мы перакананы, што сумесны адказ сучасным праблемам і выклікам ёсьць падмуркам супрацоўніцтва паміж Беларуссю і NATO”

Прадстаўнік міністэрства абароны Андрэй Царык распавёў, што цягам некалькіх гадоў Беларусь бярэ ўдзел у міратворчых манэўрах, якія праводзіць NATO ў розных краінах. Апошні раз — ў Катары. Што да ўдзелу ў пэўных міратворчых апэрацыях, у тым ліку пад эгідай NATO, Беларусь ад іх устрымліваецца. Таксама на тэрыторыі краіны не праходзяць манэўры міжнародных міратворцаў — афіцыйна з прычыны адсутнасьці адпаведнага закону.

ЭКСПЕРИМЕНТ НАД ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

**Александр ГЕРАСИМЕНКО,
"Экономическая газета"**

Этой осенью с участием ряда заинтересованных органов госуправления был проведен эксперимент, цель которого — определить, выполнимы ли правила ввоза товаров в республику, по которым с 1 января придется работать десяткам тысяч индивидуальных предпринимателей. Бизнесмен, точнее, бизнес-леди, которая согласилась пройти все процедуры по полной, с задачей справилась. Однако то, сколько это стоило средств, времени и нервов, заставляет задуматься о накале страстей, которые могут вспыхнуть, когда такой путь придется проходить многотысячной армии предпринимателей.

Результаты пробной доставки товара обсудили на недавнем «круглом столе» в Совете по развитию предпринимательства. Напомним, с 1 января заканчивается свое действие льгота, установленная п.3 Указа Президента от 18.06.2005 № 285, позволяющая ИП ввозить в республику из России товары, происходящие из третьих стран без таможенного оформления и обложения таможенной пошлиной.

Чтобы понять, какие сложности стоят за новыми правилами, было решено ввезти в Беларусь партию товара не с территории России, а иной страны, что уже сейчас предусматривает общий порядок таможенного оформления для всех субъектов хозяйствования. Участник эксперимента — индивидуальный предприниматель

Екатерина Чижик — выбрала Турцию, текстильные товары которой широко представлены на нашем рынке. Первоначально она хотела завести партию стоимостью в 20 тыс. EUR, но, прикинув риски, уменьшила объем до 8,5 тыс. USD и, очевидно, не зря. Накладные расходы на доставку товара и прохождение всех процедур составили 100% к первоначальной стоимости закупки! При этом процесс (доставка и растаможка) затянулся более чем на месяц.

Сложности возникли уже на этапе поиска перевозчика: из 12 найденных только 3 занимались доставкой сборных грузов (различных групп товаров). «Мне предлагали: заказывай фуру — и тебе это будет стоить совсем недорого — 5-6 тыс. USD», — рассказала Е.Чижик. Нанимать одной 20-тонный грузовик было накладно, однако и вкупе с другими заказчиками расходы оказались весьма существенными: доставка 1120 кг из Турции обошлась в 1600 USD.

Не все гладко пошло и на этапе таможенного оформления уже привезенного в республику товара. «Я была уверена, что пройду процедуры легко. Мне говорили: ты в эксперименте, оформление проведешь чуть ли не в один день. Но не тут-то было. Такое ощущение, что ситуация, с которой столкнутся другие предприниматели, показали в развернутом варианте», — заявила она.

Самым же большим испытанием, по признанию ИП, стал специальный лист — опись товара с расшифровкой. Такой процедуре подлежат товары текстильной группы, таможенная пошлина на которые рассчитывается комбинированным методом, от стоимости (для более дорогих, но легких видов товара) либо по фиксированной ставке за кг. Ввезенные вещи пришлось рассортировать (по фирмам-

Адрас рэдакцыі: 211573, г. Гарадок,
вул. Гагарына, д.30Б, кв.16. E-mail: haravy@tut.by
Тэл. 8-02139-4-42-52, маб. + 375296723842 (V),
+375298147766 (MTC)

Заснавальнік і рэдактар:
Леанід Гарава

Наклад: 290 асобнікаў.
Выдаецца пры падтрымцы сяброў.
Распаўсюджваецца бясплатна